

З размахам і пяшчотай

**Літаратурна-музычны фестываль
“Цімкавіцкія вытокі” прайшоў
на Капыльшчыне – малой радзіме
Кузьмы Чорнага. Свята было
прымеркавана да 125-годдзя
нараджэння пісьменніка
і 80-годдзя Вялікай Перамогі.**

Арганізатарамі фэсту, які ладзіцца ўжо чатыры гады запар, выступілі Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры, Капыльскі раённы выкананчы камітэт і Саюз пісьменнікаў Беларусі.

Афіцыйнаму адкрыццю папярэднічалі цырымонія ўскладання кветак і мітынг ля помніка воінам 17-га памежнага атрада, які некалі месціўся ў Цімкавічах, героям-вызваліцелям Беларусі ад акупантатаў. У вёсцы Жаб'яўчы, дзе стаяла хата бацькоў Ку-

зьмы Чорнага, з экспурсіяй побывалі гімназісты з Капыля. Чвэрць стагоддзя таму на гэтым знакавым месцы быў усталяваны памятны знак.

Свята пачалося з урачыстых прамоў. Намеснік старшыні Капыльскага райвыканкама Ірына Юха адзначыла, што фестываль з кожным годам становіцца ўсё больш маштабным. Гэтым разам ён прыцягнуў увагу розных пакаленняў, асабліва моладзі, якая цікавіцца гісторыяй, культурай і літаратурай. Дырэктар Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры Сяргей Усік падкрэсліў пяшчоту, з якой цімкаўцы зберагаюць памяць пра слыннага земляка.

Падзеі фестывалю разгарнуліся на некалькіх пляцоўках. На галоўнай сцэне прадставілі музычна-пэтычную праграму, якая складалася

з нумароў творчых калектываў мас-тацкай самадзейнасці Капыльскага раёна. Тут жа выступілі прадстаўнікі мінскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі. Сваё мастацтва паказалі народны вакальны калектыв “Медавіца” і артыст эстрады Сяргей Славянскі.

На падворку і ў музеі Кузьмы Чорнага праходзілі разнастайныя майстар-класы, займальныя літаратурныя гульні і віктарыны, аўтограф-сесія дзіцячай пісьменніцы Кацярыны Хадасевіч-Лісавай. На працягу ўсяго фестывалю дзейнічала экспазіцыя “Літаратурны свет Кузьмы Чорнага”, на якой былі прадстаўлены ілюстрацыі да твораў пісьменніка з фондаў Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры. Разынкай падворка стала тэатр-батлейка “Дом з Марамі”,

які не пакінуў абыяковымі дзяцей і дарослых.

Актыўны ўдзел у фестывалі прынялі ўстановы культуры, адукцыі і грамадскія аб'яднанні раёна. Іх тэматычныя пляцоўкі разгарнуліся на вуліцы Слуцкай. Тут былі і фотазоны, і літаратурныя выставы, і кірмашы-продажы вырабаў майстроў народнай творчасці, і шмат іншага. Свята удалося!

Дарэчы, Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры рыхтуе яшчэ некалькі мерапрыемстваў да памятных дат славутых пісьменнікаў. Сярод наступных падзеі такія брэндавыя фестывалі, як “Ракуцёўскае лёта” (Максім Багдановіч), “Кушлянскі фэст” (Францішак Багушэвіч), “Восень у Завосці” (Адам Міцкевіч).

Зміцер ЮРКЕВІЧ

Вашы прапановы ды ідэі чакаем на e-mail: kim@kultura-info.by.